





### СКАРМЛІВАЮЦЬ САРТАВОЕ НАСЕННЕ

На дзяржаўнаму плану веснавой сярэ-  
зі 1937 года Чачарскі раён пашы-  
вае сартавым насеннем 950 гектараў,  
у тым ліку 920 гектараў з правай пшаніцы,  
1.850 гектараў ячменю; сартавых  
севаў бульбы—710 гектараў.

Як жа забяспечаны калгасы раёна сар-  
тавым насеннем?

На даных райземадзела насення аса-  
дае толькі на плошчы 640 гектараў,  
пацы—650 гектараў і ячменю—1272  
гектараў.

— Больш насення ў нас няма, — ка-  
жа загадчык райземадзела тав. Кузмі-  
н.

Раённым зямельні адказаў на прыпы-  
тлівыя мер, каб забяспечыць выка-  
ленне плана сартавым насеннем,  
між калгасамі неабходна было абмя-  
чыць звыш 2 тысячы пентнераў аса-  
«Маскоўскі», абменна-ж усяго 15  
пентнераў. Замест плана абмену 2600  
пентнераў ячменю абменна 60 пентнераў.  
Калгасы імя 1 мая і «Страханскі»,  
які мелі сотні пентнераў сартавога аса-  
а абмену, скармілі яго жывёлаў. У  
агасах Новазарачанскага, Чачарскага і  
ш. сельсаветаў сартавыя пшаніцы раз-  
ракавана на працягу, і для насення ці-  
га не пакінула.

Праз базу Загор'яно калгасы змя-  
агчымаць абмячыць 50 тон таварна-  
гравай і 48 тон сартавой пшаніцы і 8  
а аса. Але дагэтуль ці адні калгас  
а прыступіў да абмену.

Не лепшае становішча па абмену па-  
ня бульбы. Райземадзела не ведае,  
абы ёсць гэтага насення. Сігналы а  
агасаў сведчаць аб тым, што сартавая  
а бульбы ў многіх месцах скоўлена.

Што не клопціцца аб забаванні сар-  
тавога насення, Асв, пшаніца, ячмень  
а поўнашчо не ачышчалі і не пра-  
ва на ўхожасць. Наогул ачышчэння  
а насення ў калгасах праходзіць вельмі  
а рудна. Праз трымер прапушчана толькі  
0 проц. зоравых, засыхаючых на  
а восені. 23 тэстры, якія ёсць у раёне,  
а большасці паспраўны і стаяць без  
а работ.

### КАЛІ СКОІЧЫЦА РАМОНТ?

Кіраўнікоў Палужскай МТС усім не  
а урбэ пахрытоўка да веснавой саб-  
а краўтар Аўдэяна адносіцца да гэтай  
а аявай справы абывава.

Работы сельсаветаў і інвентару  
а развіцця вельмі марудна. Прамот г-  
а тэксама не счочан, адрамантавана  
а ады 75 процантаў трактароў. Загара-  
а рабце атрымаўся таку, што ў майст-  
а і некалькі рабочы сім і запасны час-  
а для трактароў. Пра гэта дзяржаўны  
а ўваміа толькі зара. Прапоўна дзешч-  
а вельмі слаба. Рабочы амаль заўсёды  
а павянона на работу.

Пры такіх умовах работы пажэ нават  
а казы, калі скоўчыцца рамонт. Між тым  
а не першы, тэрмын праходзіць.  
а БУЛЬБА.

### ЗРЫВАЮЦЬ ПЯДРЫХОТКУ ТРАКТАРЫСТУ

Падрыхоўка трактарыстаў—важнейшая  
а адна МТС. Інакш іх будучыя работы  
а зачыняць ад пабытых іх зара ведаў. Але  
а ўсё кіраўнікі МТС гэта арганізавалі.  
а ўваміа беззадушна павышала да падрыхоў-  
а трактарыстаў дзяржаўны Барыскай МТС.  
а Паміж імі, дзе займаюцца курсантаў,  
а буюна і халодна. Лекцыі часта зрываюцца  
а на віне выкладчыкаў. За выкладанне  
а працы МТС не ацэнава, таму выклад-  
а часта прапускаюць лекцыі.

Калі загадчык курсу салытава дырэктар  
а МТС аб выкладзе за выкладанне, ды-  
а краўтар Браўчанка адказвае тонам сур-  
а кавава: «Лічыце вучыце і не дурна-  
а не пра грошы».

### Граф. Н. А. ДАРОЖКІН

### СТАХАНАЎЦЫ УНОСЯЦЬ ПАПРАЎКІ У АГРАТЭХНІКУ БУЛЬБЫ

У 1936 годзе ў БССР атрымалі ро-  
а рэорны ўраджаў бульбы, ад 2000 да 3400  
а пудоў больш 80 калгасаў па плошчы  
а 300 гектараў, пры сярэдняй ураджайнасці  
а 672 пудоў па рэспубліцы.

Інстытутам біялогіі скончыла ўсеабава-  
а вывучэнне вопыту пераважных калгасаў  
а БССР па атрымнанню высокіх ураджаў  
а бульбы. Стаханаўцы па бульбе ўносяць  
а групуючыя папараўкы ў існуючы агра-  
а тэхніку бульбы. Неаходна, каб гэтыя  
а папараўкі ўжо ў гэтым годзе зрабіліся  
а звычайнымі папараўкамі калгасоў.

Важным вельміно клубяў для пасад-  
а кі. Брыгада навуковых работнікаў Інста-  
а тута дзяржаўнай гаспадаркі ў ашчыні «Д-  
а бальніца» (выданне Сельхозгиза, Масква,  
а 1934 г.), на старонцы 38 рэкамендуе—  
а «Лепшай вельміно пасадкавага клубя  
а з'яўляцца клубень вагаю ад 30 да 50  
а грамаў».

Стаханаўцы Шорнаў, Матвей і Ганча-  
а ровіч Аляксей з Барыскага раёна, а за  
а імі і іншыя, рашылі ўзвясці клубні.  
а Клубні па 30 і 50 грамаў тт. Шорнаў і  
а Ганчаровіч называлі жаўтадымі, а таму ў  
а сваіх дзівіках запісалі: «Клубні такога  
а памеру не ўжывалі для пасадкі, а па-  
а садку рабці клубнямі вельмішэй 70—150  
а грамаў, прычым абавязова цёмна, а не  
а яркімі», што таксама рэкамендавалі  
а многія вучоныя.

Ва ўсіх выкладках буйныя клубні хлі-  
а добрае рэзультаты. Шкава, ці вядома  
а было, што больш буйныя клубні даюць  
а больш высокі ўраджаў?

Там, вядома. Але памылка большасці  
а сучасных ацэнаўчыцаў ў тым, што яны  
а ацэнаўчыцаў з нізкай аграпэхніцы, не ўліча-  
а лі механізацыі працэсу апрацоўкі клуб-  
а і таму лічылі, што пры ўдзя ашчынаўчых  
а плошчах харчавання можа атрымацца не



На фабрыках і заводах, у калгасах і саўгасах рэспублікі разгорнута вывучэнне Канстытуцыі ЗДЫМКУ: калгаснікі калгаса імя Калініна Пухавіцкага раёна за чытай Канстытуцыі БССР. Сягонкай Беларусі. На Фота Я. Салавейчыка.

### ВЫСОКАЯ ПРАДУКЦЫЙНАСЦЮ У РАБОЦЕ АДНАЧАЮЦЬ НОВУЮ КАНСТЫТУЦЫЮ

На прадпрыемствах і ў калгасах  
а Бабруйскага праходзіць глыбокае ўва-  
а вывучэнне Канстытуцыі БССР і  
а БССР.

Вывучэнне новых Канстытуцый супра-  
а вядзюцца вельмі вытворчым уздымам.  
а На машынабудавальным заводзе імя Сталіна  
а стаханаўцы, саборнічаты паміж сабой,  
а даюць новыя стаханаўскія рэкорды. Сі-  
а сары Піргі і Клязік 27 лютага выкана-  
а сваю дзённую норму па 410 проц. кожна,  
а кацельчык Прышчэчык — на 386  
а проц., стаханаўскі Сірышын — на 373  
а проц., брыгада кацельчыкаў Валько  
а — на 314 проц., брыгада токараў па металу  
а Бузак — на 237 проц.

На фабрычным заводзе імя Кірэва а-  
а сфольны лепшымі прах 26 лютага выка-  
а наў свой план на 117,4 проц. Наперадзе

ідзе брыгада лепшымішчыка — дэлегата  
а Надзвычайнага XII Усебеларускага З'ез-  
а Саветаў т. Пойціна, акая ў ашчыні ці  
а выканала тэхнічную норму на 125—130  
а проц. Улічыў і прах завода выканвае план  
а на 122,5 проц.

Напхніны новай Канстытуцыяй, кал-  
а гаснікі сельсаветаў імя Бярова, Міха-  
а лодскага сельсавета, разгарнулі вельмі  
а работу па падрыхтоўцы да веснавой саб-  
а бы. Калгас ужо адрамантаваў інвентар,  
а поўнашчо вывез мінеральнае ўгнаенне і  
а 500 тон гною.

Калгаснікі сельсаветаў «Чырвоная-  
а дзевя», Туркаўскага сельсавета, Галубі-  
а ці і Калозі адначайно Канстытуцыю  
а штэдыным выкладаннем норм па вываз-  
а тору па ўгнаенне па 150 проц.  
а В. АСТРОУСКІ,  
а А. ГОУХМАН.

### НОВЫ ВЫТВОРЧЫ УЗДЫМ

КАРМА. У калгасах раёна глыбока  
а вывучаюць матэрыялы Надзвычайнага  
а XII Усебеларускага З'езду Саветаў. На  
а новую Канстытуцыю БССР калгаснікі  
а адказваюць умоўнавай большавінай па-  
а рыхтоўкай да веснавой сабцы.

Па-большавіну падрыхтаваўся да саб-  
а бы калгас імя Куйбіцына. Сельсагас-  
а падчыкі інвентар адрамантаваў поўнашчо,  
а «бурні ашчынаўчы ў добрым выглядзе і  
а падагналі пад кожнага кава. Усе пні  
а калгаса ашчынаўчы ў добрай ушчынасі.  
а 60-гадовай калгаснікі Ганжуровіч і  
а Шмеляковіч на новую Канстытуцыю БССР  
а адказалі перавыкананнем норм выпрацоў-  
а кі на 250 проц.

### ТЭАРЭТЫЧНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

Для падвышэння вельміно вывучэння  
а Сталінскай Канстытуцыі камсамоўскі камі-  
а тэт Беларускага дзяржаўнага універсі-  
а тэта правяў тэарэтычную канферэнцыю  
а ўсіх студэнтаў камсамоўскіх паітшкоў.

У ВДУ працавала 17 палітшкоў камса-  
а моўнаў, якія былі ўкамплектаваны па  
а развіццю студэнтаў. Тэарэтычная кан-  
а ферэнцыя таксама праводзілася трыма  
а групамі, у залежнасці ад развіцця і па-  
а рыхтоўкі студэнтаў.

Аб канферэнцыі ўсе студэнты ведалі за  
а паўтара месяца і пыхваліліся да яе.  
а Для дакладчыкаў (28 чалавек) было да-  
а на 3 кансультацыі высокакваліфікаваныя

кансультацыйныя—выкладчыкі грамадскіх  
а дзешчыл, дацэнт-камуністамі тт.  
а Сянько, Чыльгор, Валчок.

Дакладчыкі Еленас, Ганчаров, Омьні  
а і інш. зрабілі даволі глыбокі і змястоў-  
а ны даклады. У сярэхках выкалазала 42  
а чалавекі.

Больш 400 камсамоўцаў прыма-  
а ласца ў тэарэтычнай канферэнцыі. Ада-  
а чыжым праводзілася і канферэнцыя про-  
а фесійных паітшкоў, якімі ашчынава валя  
а 400 чалавек. У бліжэйшы час будзе пра-  
а вядзена тэарэтычная канферэнцыя па-  
а ртычных шккоў.

Ф. КАНСТАНЦІНАУ.

### У ГОНАР КАНСТЫТУЦЫІ БССР

Ва ўсіх цехах менскай канцятарскай  
а Фабрыкі «Комунарка» адбыліся сходы,  
а прысвечаны разверджанню Надзвычайнага  
а XII Усебеларускага З'езду Саветаў Кан-  
а стытуцыі ордананскай БССР. З'езд выка-  
а наў волю народу, аднагалосна і аднадуш-  
а на запердаў Канстытуцыю вельміно  
а Савецкай Беларусі, акая пах кіраўніцтвам  
а камуністичнай партыі і валаіка Сталіна  
а ідзе ад перамоў да перамоў — гаварыць  
а рабочы і работніцы ў сваіх выступленнях.

Напхніны Канстытуцыяй БССР, ста-  
а ханцы фабрыкі паказваюць узоры бараць-  
а бы за высокую прадукцыйнасць працы і  
а палашчэнне якасці прадукцыі, даюць но-  
а вые вытворчыя рэкорды.

26 лютага стаханаўскі карамельнага  
а прах Аўген Баран за змену выпрацаваў па  
а вакум-апаране 5.053 кілаграмаў цукерка-  
а вай масы, замест нормы 2.700. Тав. Баран  
а уступіў у сацыялістычнае саборніцтва ка-  
а астаханаўцаў Трушэвічам. Абодва ўва-  
а лі абавязаваліся ашчы больш навясці  
а прадукцыйнасць і якасць працы.

Стаханаўская брыгада тав. Ганчаровіч  
а гэта-ж прах выканвае вытворчы план у  
а ашчыні дні на 260 проц., брыгада Дера-  
а бейчыца — на 274 проц., брыгада Левіна  
а — на 218 проц.

Значным перавыкананнем норм адначай-  
а но новую Канстытуцыю і работніцы  
а дражынага прах Елена Рыбак і Маяя Ра-  
а ськолка. Першая выканвае норму на 217  
а проц., другая на 212. Гэтыя работніцы ў-  
а сця яваўна выканвалі норму ў сярэднім  
а на 120—150 проц.

Работы камлекты фабрыкі ўваў рах аб-  
а вясцельнасць: глыбока ўсеабава вывуч-  
а чыць Канстытуцыю БССР і БССР, сістэ-  
а мычна выкараць і перавыканваць мес-  
а ячэй і кварталныя планы з тым, каб да  
а 1 снежня 1937 года закончыць гала-  
а ўную праграму; ашчы завяртаць машы-  
а накі; дабіцца сярэдняга перавыканання по-  
а вых норм на 25 проц. і інш.

В. ВАСІЛЬЕВ.

### У ТАЛАЧЫНЕ ПАКРЫВАЮЦЬ ВОРАГАЎ НАРОДУ

У канцы студзеня гэтага года ў ду-  
а вым саўгасе «Усвіль-Бук», Савіцкага  
а сельсавета, Талачынскага раёна, адбыўся  
а абшчыны факт. Увечары ў саўгасным  
а клубе ў прысутнасці тэхнарака Гофа,  
а старшага бухгалтара Раткевіча і некаль-  
а кых рабочых, старшыня рабачкома—ко-  
а самаюца Варашыў ванае трактарысту Ша-  
а раю Аляксею нажом 4 рапы ў грудзі і  
а твар. Адначасова Варашыў ванае дзе  
а рапы ў руку і жонку Шарая, акая вы-  
а ступіла ў абарону свайго мужа.

Дырэкцыя саўгаса і асобныя кіраўнікі  
а раёна спрабуюць расшчыніць гэта, як  
а проты хуліганскі ўчынак з боку старшыні  
а рабачкома Варашыў. Старшыня райвы-  
а каткома Конаў прама заўвага, што ні-  
а чаго, моў, тут асаблівага няма, што гэта  
а з'яўляецца простага бойкай і таму няма  
а чаго ашчынава гэтай справы ўсім раё-  
а ным арганізацыям.

Ші так гэта? Не, даўна не так. Учы-  
а нае старшыні рабачкома Варашыў не ў  
а яым разе вельмі ашчы протым хулі-  
а ганствам. Трэба прама сказаць, што гэты  
а паступак Варашыў з'яўляецца адным  
а з метаў барацьбы класавога ворага,  
а які ішчынава разваліць саўгас.

Справа ў тым, што трактарыст Шарай  
а Аляксей лічыць ў саўгасе, як гаворыць  
а сам дырэктар Круцек, неапакойным ча-  
а лавкам. У саўгасе ашчы прыпушчана са-  
а кроўчыца. Нішто з рабочых не ашчы-  
а ванае ашчынава аб тых ашчынава і ашчы-  
а чыствах, якія творыцца ў гаспадарцы.  
а Толькі адні Шарай адвэрта выступіць і  
а гаворыць аб гэтым, указваючы канкрэт-  
а ныя вольшчыны ў безгаспадарчым і ашчы-  
а чыствах. Апрача таго Аляксей Шарай  
а не хвалючыцца за незудніка, піша аб  
а гэтым у раённую газету «Калгасны Та-  
а лачынчанін». Шарай з'яўляецца актыві-  
а стым сельскарабійнай газеты, часамі пі-  
а ша і ў «Звязду».

Пішаць-жа пра саўгас «Усвіль-Бук»  
а бясшчы. У саўгасе пануе надзвычайна  
а безгаспадарчым, расшчынава, ашчынава  
а ў саўгасе добрае. Дырэктар саўгаса—  
а камуніст Круцек, які быў знят ў 1933  
а годзе з пасады дырэктара гэтага-ж саў-  
а гаса за безгаспадарчым, у 1935 годзе зноў  
а нейкім чынам трымае пасаду дырэктарам,  
а і ашчы вываў саўгас да развалу. Ён па-  
а дабраў сабе такіх людзей, як бухгалтара  
а Раткевіча, які не ведае добра рахунковай  
а справы, але з'яўляецца ўмеа адвечыць  
а рабочы; валаўшчыка Сумнага, які ашчы-  
а ванае рабочых. На настаніне Круцек,  
а які партрота тэарэтычнай прывічнай  
а партарганізацыі, быў абран старшыняй  
а рабачкома Варашыў. Апрача гэтага Кру-  
а цек прымае заўсёды на саюзныя работы  
а былых кулакоў з навакольных вёсак,  
а якіх ставіць у ланіцы ўмовы, чым па-  
а стаяныя рабочы саўгаса.

З гэтай групай людзей Круцек заўсёды  
а ішчы, разабавіравае саўгаснае дабро.  
а Памала ўплывае напхнінава, саўгаснага  
а оша на базар, а грошы за яго ідуць на  
а рэктары і яго пахаліцы і сабуцьчыкам.  
а Нама нікага догляду за жывёламі. У  
а выніку гэтага саўгас мае вельмірэйшыя  
а страты па жывёлах. Амаль кожны дзень  
а докна па 2—3 парасты ў двух-трохх-  
а сячым тэрміне. У пачатку саўгаснага  
а мінулага года быў такі выпалак: увеч-  
а яры не прышло з поля 11 самых дзешчых

### УРОКІ ДРЫСЫ

Паўтара года Дрысенскай партыйнай  
а арганізацыі «Кіраваў» ад'яўлены вораг  
а партыі і рабочага класа — Кацельнік.  
а Гэты нагойні дождзеў да апошніх дзён у-  
а шчы сваю актывіную барацьбу супроць  
а партыі і савецкай улады ў ралах асараў.  
а Толькі паўнава маска з гэтага праціва-  
а ства сарвава. Цэнтральным Камітэтам  
а партыі бы знят з работы і выключан з партыі.

І вось па раённым партыйным сходзе,  
а дзе абшчынава гэта пытанне, вы-  
а ступілі члены бюро раёна — культ-  
а прап Капшоўка, старшыня РВК Гу-  
а даў, Шапра і інш. Яны прызнавалі свае  
а памылкі, гаварылі, што працівавалі, і  
а раскусілі, не ўлічылі ўрокі працэсу і і-  
а шчы заўважаны трафарэтычныя словы.

Але з выступленняў радавых камуністаў  
а выветлілася, што гэтыя члены бюро, і  
а вышэйшыя члены бюро — другі сакратар  
а раёна Фрыдзон (зараз сакратар Расонскага  
а раёна) не толькі працівавалі і не рас-  
а кусілі Кацельнікава — яны вельмі мно-  
а гае ведалі, які валаў, праўда, не мінулы  
а «дзешчын» гэтага ворага, — ашчы ве-  
а лалі цынершыя яго агітсавесцыя, агіт-  
а пертычныя паводзіны, ведалі і замавалі,  
а нікому аб гэтым не сігналізаваў. І гэта  
а не дзёна таму, што ў бюро існавала са-  
а мейнасіца і кругавая паруха.

Культпрап райкома Капшоўка раска-  
а заў па раённым сходзе аб неадараваных  
а выкладках Кацельнікава супроць вывучэння  
а гісторыі партыі. Аб гэтай нагавай выкла-  
а ды Капшоўка нікому не сігналізаваў. Дзі  
а на гэтым партыйным сходзе Капшоўка  
а паўраў і расказаў-бы аб ім, калі-б да яго  
а не расказаў на гэтым сходзе сакратар  
а раёна камсамола Крыўкоў.

Гэта не адзінакы факт нагавай выкла-  
а ды Кацельнікава супроць вывучэння гі-  
а сторыі і палітыкі нашай партыі, акая яны  
а былі чужды. На адным сходзе настаўніцаў,  
а дзе Кацельнікаў рабіў выклад, настаўнікі  
а палі і яго прымацаваць да іх падрыхта-  
а выны камуністаў да вывучэння палітэскай  
а рабаты. Кацельнікаў адказаў: «Вывучаць  
а мастацкую літаратуру, і для вас будзе ў-  
а ашчынава». Таму выступіў адзін беспар-  
а тышчын настаўнік і заўваж: «Выбачыце ўжо,  
а таварыш сакратар, — адна справа маста-  
а цкая літаратура, другая справа — палітэска  
а літаратура». Аб гэтым факце таксама ве-  
а далі Капшоўка і іншыя члены бюро, і  
а не рэагавалі.

Члены бюро бачылі і чулі, як грува  
а трымаў сабе Кацельнікаў у адносінах да  
а радавых членаў партыі. Адвоічы з яго  
а габігата адзін член партыі вышаў і за-  
а паўчыў. Тут ужо не вытрымаў культпрап  
а Капшоўка, ён рашыў рэагавалі. Ён  
а ушчыраваў у сабінет Кацельнікава і за-  
а вёў яму, што так, моў, нельга, Кацель-  
а нікаў у адказ прапанаваў павінуць гэта

пытанне, а пакуль ішчы... вышчы... і  
а культпрап пайшоў. На гэтым справы і  
а скончылася.

Другі член бюро Гудаў таксама пры-  
а зчынава па партыйным сходзе ў неадзі-  
а ную адсутнасці пільнасці. Ён заўваж  
а сходу, што ў яго некалькі разоў зарэка-  
а даваўся, што Кацельнікаў — чалавек па-  
а давочны, што яго треба вышчыці. Але,  
а прадаўца Гудаў, — я бачыў, бо за такі  
а справы часам... буюць (?). У такім  
а падліне на партыю Гудаў ішчынава  
а знайсці апраўданне свайму маўчанню.

Члены бюро, асабліва Гудаў, Капшоў-  
а ка і Фрыдзон, ведалі аб сістэматычным  
а праціваствольстве ў гаспадарчым і  
а партыйнай рабце, акую культаваў Ка-  
а цельнік, ведалі і, як гнілыя лібералы,  
а прымырліся з гэтай з'явай.

Члены бюро ведалі, што Кацельнікаў  
а спрабаваў проціпаставіць Дрысенскаму  
а партарганізацыю, а ў першую чару актыві-  
а стым, супроць аргумента партыі, ведалі і,  
а як прымырліны, маўчалі, ішчы ра нават  
а паўраў гэтым настроям. Калі асобныя  
а работнікі — Зейфман (намеснік ашчынава-  
а ка МТС па палітэскай) ашчынава на  
а бюро аргумента прытыкаваць работу рай-  
а ома, яго Кацельнікаў пры агульным адвэр-  
а ным ішчы членаў бюро ўзагагараджава  
а манушчэй даючыся.

Члены бюро ведалі, што Кацельнікаў  
а ашчынава пах дзешчын-сталінскай на-  
а цыянальнай палітыкай. Быў такі факт  
а Пракурор Астахаў на сходзе камлектыва  
а РВК чытаў Канстытуцыю БССР па бела-  
а рускай мове. Кацельнікаў, які тут-жа пры-  
а ступіўся, вырваў у яго з рук газету  
а і сказаў: «Што ты там бачыш па-беларуску  
а — на вась чытай па рускай мове». Ка-  
а цельнікаў адвоічы расказаў членам бю-  
а ро, што зоркі на беларускія пёсе на зор-  
а ке не падобны. Яны быў гэта слухалі і, як  
а гнілыя лібералы, маўчалі.

З усю гэтага вельміно адзін вельмі  
а сур'ёзны вывад для кожнага партыйнага  
а работніка. Нельга абмывавацца размова-  
а валава ў направа аб удзельнічым піль-  
а насці, не разгортваючы пры гэтым ушчы  
а партыйную дэмакратыю і большавіную  
а самарытніку. Кожны член партыі, дзе-  
а ён і прапанаваў, бачыць чалавек у ра-  
а боты былі ашчынава лініі партыі, паві-  
а нён рашуча і смела аб гэтым тавары-  
а лякай гэта дачынаць партрота, члена бюро  
а раёна, або сакратара раёна партыі. На-  
а ма партыя тым і моцна, што яны  
а вышчывае кожнага свайго члена, кожна  
а беспарыйнага работніка і калгасніка ў  
а чы самарытніку, не глядзячы на ашчы-  
а Там, дзе самарытніку няма, дзе праці-  
а сямейнасці, тутлі прапрабачае ворагі  
а нашай партыі, ворагі народу. Аб гэтым  
а гадзя гавораць урокі Дрысенскай парт-  
а арганізацыі.

5. ЗЕЛЬМАНУ.

